

## АПРАЦОЎКА НАРОДНАЙ ПЕСНІ І ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІ Ў СІСТЭМЕ СУЧАСНАЙ МУЗЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ

Уваходжанне Беларусі ў сусветную інфармацыйна-адукацыйную прастору выклікае неабходнасць мадэлявання новых адукацыйных сістэм, якія адлюстроўвалі б сучасную педагогічную тэорыю і практыку. Адекватнымі сучаснаму стану развіцця інфармацыйнага грамадства павінны стаць і змест, і формы, і тэхналогіі, і матэрыяльна-тэхнічнае забеспечэнне навучальнага працэсу. Толькі пры гэтых умовах універсітэцкая адукацыя будзе здольная дапамагчы кожнаму студэнту развіць свой асабісты, навуковы і мастацка-творчы патэнцыял, сформіраваць асобу, навучыць яе вучыцца і ствараць.

Пад апрацоўкай народнай песні ў кантэксле азначанай тэмы аўтар разумее апрацоўку ў шырокім сэнсе гэтага слова як любую форму працы па збору, захаванні, сістэматызацыі і аналізу, расшыфроўцы і натацыі і, у рэшце рэшт, музычнай аранжыроўцы народна-песеннага матэрыялу.

Прафесійная кампетэнцыя кірауніка народнага хору (ансамблю) прадугледжвае здольнасць да пошуку і адбору аўтэнтычнага народна-песеннага матэрыялу, яго натацыі і стварэння на гэтай аснове аранжыровак народных музычна-песенных твораў для народнага хору і фальклорных ансамблей рознага складу. Вучэбныя дысыпліны «Расшыфроўка беларускай народнай песні» і «Аранжыроўка беларускай народнай песні», якія выкладаюцца ва ўстановах адукацыі для спецыялізацыі «харавая музыка народная» спецыяльнасці «народная творчасць» і з'яўляюцца профільнымі і ключавымі ў шэрагу іншых дысыплін спецыяльнага цыкла, павінны дазнаваць будучаму спецыялісту, якому давядзенца працаўваць з фальклорным матэрыялам у працэсе яго прафесійной дзейнасці, неабходныя веды і дапамагчы выпрацаўваць адпаведныя навыкі. Больш за тое, ва ўмовах адукацыйнага працэсу з гэтых дысыплін, паралельна тэарэтычнаму курсу «Беларуская народная музычная творчасць», фактычна, пачынаецца і студэнцкая навукова-даследчая работа па аналізу, сістэматызацыі і даследаванию фальклорнага матэрыялу, сабранага ў працэсе палявых фальклорных экспедыцый.

Курсы расшыфроўкі і аранжыроўкі народнай музыкі прадстаўляюць собой формы тэарэтычнай і практычнай дзейнасці, накіраванай на актыўнае ўцягванне студэнтаў у адукацыйны працэс. Ключом да разумення прадмета з'яўляецца актыўная самастойная праца, якая заахвочваеца. Дзякуючы гэтым курсам студэнты маюць магчымасць даследаваць фальклор усімі магчымымі способамі музычнай дзейнасці: з дапамогай слухання, выканання і стварэння. Праца ў класе развівае творчыя ўяўленні і дазваляе студэнтам даследаваць сваю ўласную тоеснасць. У працэсе гэтай працы студэнты стымулююцца ў плане абмену вопытам, што дапамагае ўсвядоміць сябе як актыўных творцаў. Гэты, заснаваны на дзейнасці, падыход надзвычай важны для паспяховага навучання. Ён дазваляе ў поўнай меры рэалізаваць прынцып самастойнасці, раскрыць творчы патэнцыял студэнта, забяспечвае выхад гэтага патэнцыялу і дае магчымасці навуковага і мастацкага самавыяўлення.

Курсы расшыфроўкі і аранжыроўкі дапамагаюць студэнтам на практыцы прадэманстраваць разуменне асаблівасцяў шматлікіх песенных жанраў і шырокага дыяпазону фальклорных выканальніцкіх стыляў. Даследуюцца складаныя ўзаемасувязі паміж рознымі стылямі фальклору ў развіцці, агульныя рысы і адрозненні. Вывучаюцца трансфармацыі жанраў і відаў у песенным фальклоры, што дазваляе глыбей зразумець эвалюцыю музычнага мыслення ў фальклоры.

Студэнты займаюцца даследаваннем судносінаў паміж музычнымі і паэтычнымі сістэмамі песеннага фальклору, гэта так жа як выяўляюць вынікі ўздзеяння сучаснай культуры на традыцыйныя формы народнай песеннай творчасці; на практыцы вывучаюць судносіны паміж фальклорам як асабнай сферай мастацкай дзейнасці народа і фалькларызмам як сукупнасцю формаў і падыходаў да працы з фальклорным матэрыялам, якія ажыццяўляюцца ў іншых сферах мастацкай дзейнасці, такіх, напрыклад, як прафесійная або аматарская творчасць, ці арганізаваная мастацкая самадзейнасць.

Заняткі дапамагаюць студэнтам фарміраваць уласнае разуменне ролі фальклору ў асабістым жыцці, а таксама ўплыву на сацыяльнае і культурнае жыццё грамадства, асэнсаваць фальклорныя феномены з сацыяльнага, гістарычнага, культурнага, палітычнага, і эканамічнага кантэкстаў, ацэньваць функцыю народнай музыкі як форму народнага мастацкага самавыяўлення, выхоўваюць культуру слухача, развіваць здольнасці да яснага і ўсвядомленага ўспрымання фальклору.

Адначасова гэтыя дысыпліны з'яўляюцца асновай для далейшай працы ў працэсе засваення цэлага комплексу гуманітарных, агульных музычна-тэарэтычных, спецыяльных дысыплін. Эфектыўнасць іх выкладання забяспечваеца шляхам утварэння міжпрадметных сувязяў як з дысыплінамі спецыялізацыі, так і з агульнапрафесійнымі і агульнанавуковыми. У працэсе аўдыторных і самастойных заняткаў студэнты знаёміцца з гісторыяй развіцця метадаў і методык запісу музычнага фальклору, атрымліваюць інфармацыю аб сучасных лічбавых тэхналогіях распазнавання гуку, музычнай апрацоўкі і арганізацыі нотнага тэксту. Аналізуюцца ўплывы тэхнічных новаўвядзенняў і сучасных тэхналогій на працэс запісу, расшыфроўкі, натацыі і аранжыроўкі ўзору народнага мастацтва. Важным апнародкованным вынікам гэтага з'яўляецца тое, што музыканты (выкладчыкі і студэнты) актыўна ўключаюцца ў асваенне і практычнае выкарыстанне сучасных тэхналогій і тэхнічных сродкаў, якія пастаянна абанаўляюцца. У працэсе работы адбываеца выхад за межы чыста гуманітарнага даследавання

фальклору. Гэта, безумоўна, дае новыя перспектывы ў галіне апрацоўкі гуку ва ўсіх яго формах: расшыфроўкі фалькларыстычнага запісу, натацыі расшыфраванага аўдыё-матэрыялаў і аранжыроўкі народнай песні.

Сучасныя інфармацыйныя і камп'ютэрныя тэхналогіі выводзяць апрацоўку фальклорнага матэрыялу на зусім новы творчы ўзровень. Па-першае, варта адзначыць магчымасці, якія адкрываюцца пры выкарыстанні сучасных інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій для адсочвання і фіксацыі працэсаў, якія адбываюцца ў традыцыйнай культуры, трансфармацыі і адаптациі музычнага фальклору ў сучасны глобальны прасторы, выяўлення фактараў, што негатыўна ўздзеянічаюць на традыцыйныя формы народнага мастацтва. Па-другое, адзначым магчымасці, звязаныя са зборам, кансерваваннем і апрацоўкай у шырокім сэнсе, вялікага аб'ёму ўнікальнай і каштоўнай фальклорнай інфармацыі.

Камп'ютэр і іншыя высокатэхналагічныя сродкі з іх магчымасцямі прывабныя найперш тым, што па-новаму забяспечваюць працэсы камунікацыі ў навучанні. З камп'ютэрам, практычна, здымаецца проблема даступнасці разнастайнай спецыяльнай навуковай і метадычнай літаратуры, нотных матэрыялаў, аўдыё- і відэадокументаў. Сёння да паслуг навучальнага працэсу Інтэрнэтам і лакальнымі сеткамі прарапануюцца электронныя бібліятэкі (у тым ліку нотныя), аўдыё- і відэатэкі; бібліятэкі адукатычных установ маюць сучаснае абсталяванне (камп'ютэры, сканэры, прынтары) і разнастайнае праграмнае забеспеччэнне. Сеткавыя контакты (відэаконферэнцыі, форумы, чаты, блогі), камунікацыі з дапамогай электроннай пошты дазваляюць арганізаціі і паспяхова рэалізуваць формы дыстанцыйнага навучання, здзяйсняць аператыўны абмен інфармацыяй з калегамі ва ўсім свеце. Кансультатыўныя студэнтаў, кантроль іх самастойнай працы, праверка контрольных заданий, рэдагаванне курсавых і дыпломных работ па электроннай пошце, дзяякуючы сучасным інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям становяцца звычайнай практыкай.

Сучасныя тэхналогіі ўздымаюць на новы ўзровень якасці вырашэнне задач, звязаных з аўдыё- і відэофіксацияй фальклорнага матэрыялу падчас фальклорнай экспедыцыі, канвертацияй інфармацыі (алічбоўкай аналагавых узоруў, якія захоўваюцца на вінілавых носібітах ці на магнітных касетах, капіяваннем і прайграваннем, стварэннем гукавых і відэапрэзентацый). Гэтыя ж тэхналогіі дазваляюць адфільтраваць зафіксаваны матэрыял ад дэфектаў запісу, рэстаўрыраваць пашкоджаныя фрагменты, забяспечыць надзейнае захаванне апрацаванага матэрыялу. Аптымізуецца працэс і скарачаецца час на стварэнне вучэбных антalogій, падрыхтоўку навуковых выданняў.

Не трэба асобна тлумачыць наколькі важным з'яўлецца сёня эканамічны аспект адукатычнай дзеянасці. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць зменшыць аб'ем ручнай працы, а такім чынам і яе сабекошт пры ўёным паляпшэнні якасці і скарачэнні часу на правядзенне маніпуляцый, якія раней зімалі гады. Вынікі навукова-творчай працы, якая з'яўлецца альфай і амегай адукатычнага працэсу, дзяякуючы новым тэхналогіям, могуць хутка ўвайсці не толькі ў навуковы зварот, але і стаць фактамі грамадскай свядомасці.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі забяспечваюць прынцыпова новы ўзровень нагляднасці ў выкладанні расшыфроўкі і аранжыроўкі народнай музыкі і песні. Засваенне тэарэтычнага матэрыялу, працэс практычнай апрацоўкі і запашанай інфармацыі — яе расшыфроўка і наступная натацыя (перавод народнай музыкі ў нотны запіс) з дапамогай сучаснага інструментарыю рэдагавання нотнага тэксту, такіх, праграм як Practica Musica Student Edition, Steinberg Cubase 5 Educational, Sibelius 6 Educational, Finale 2010 і шмат іншых, якія маюць акрамя прафесійных і спецыяльных адукатычных версій, адбываюцца прастей і надзейней менавіта дзяякуючы нагляднасці, а яшчэ дынамізму і зімальнасці самога працэсу ды магчымасцям самакантролю і самаправеркі. Гэтыя праграмы — своеасаблівия трэнажёры, якія дазваляюць не толькі набыць пэўныя навыкі ў работе над расшыфроўкай і аранжыроўкай народнай песні, але і забяспечыць прафесійны ўзровень вынікаў працы. Камп'ютэр, прынцып дзеяния якога пабудаваны на вялікай ступені фармалізацыі, вымушае выпрацаваць умение выразна і ясна фармуляваць мэты і задачы ў працы над фальклорным артэфактам.

У функцыянальным плане магчымасці новых тэхналогій і сучаснага тэхнічнага абсталявання ў выкладанні расшыфроўкі і аранжыроўкі народнай песні можна вызначыць наступнымі пазіцыямі:

- стварэнне і развіццё шматлікіх форм крэатыўнай дзеянасці;
- слыхавы, выканальніцкі і стваральны трэнінг;
- забеспеччэнне кантролю і самакантролю ў працэсе працы;
- забеспеччэнне нагляднасці;
- стварэнне электронных бібліятэк і архіваў і захаванне напрацаванага матэрыялу.

Разам з тым, трэба памятаць, што мэтай выкарыстання сучасных ведаў з'яўлецца забеспеччэнне творчага і інавацыйнага падыходаў у прафесійнай дзеянасці. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі павінны спрыяць выхаванию ў студэнтаў апантанасці народнай музыкай, імкнення да дасягнення высокіх творчых вынікаў, асобаснай сталасці і самастойнасці. Функцыя мадэратора тут належыць выкладчыку, які абавязаны выпрацаваць адпаведныя методыкі, заснаваныя на псіхалагічна дакладнай ідэалогіі працы ў сучасных умовах. Паводле гэтай ідэалогіі, студэнт павінен стаць не карыстальнікам, рамеснікам-вытворцам, але стваральнікам, Чалавекам Творчым, не камп'ютэра залежным, але актыўным суб'ектам сучаснага інфармацыйнай грамадства.